

ПАЛАЖЭННЕ

аб вылучэнні на прэмію ад беларускай праваабарончай супольнасці

Агульныя палажэнні

1. Прэмія ад беларускай праваабарончай супольнасці прадугледжваецца па трох намінацыях:

1.1. праваабаронца года

1.2. журналіст/ка года

1.3. праваабарончая кампанія (ініцыятыва) года.

2. Дзейнасць намінантаў/так павінна адпавядаць [Прынцыпам дзейнасці праваабаронцаў Беларусі](#) і вызначэнню паняцця «праваабаронца», выкладзенаму ў [Кіруючых прынцыпах АБСЕ па абароне праваабаронцаў](#): *«Праваабаронцы дзейнічаюць з мэтай «індывідуальна і супольна з іншымі заахвочваць і імкнуцца абараняць і ажыццяўляць правы чалавека і асноўныя свабоды на мясцовым, нацыянальным, рэгіянальным і міжнародным узроўнях. Яны прызнаюць універсальнасць правоў чалавека для ўсіх без аніякага адрознення і абараняюць правы чалавека мірнымі сродкамі».*

3. Прапаноўваць кандыдатаў/так на любую з намінацый могуць праваабарончыя арганізацыі Беларусі і лаўрэаты/кі прэміі (праваабаронца года, журналіст/ка года, адвакат/ка года, кампанія года) папярэдніх гадоў.

4. Спіс праваабарончых арганізацый Беларусі для ўдзелу ў вылучэнні кандыдатаў і фінальным галасаванні зацвярджаецца Аргкамітэтам не пазней за 1 лістапада. У вылучэнні кандыдатаў і фінальным галасаванні могуць удзельнічаць толькі тыя арганізацыі і ініцыятывы, якія далучыліся да Прынцыпаў дзейнасці праваабаронцаў Беларусі.

5. Адна арганізацыя і лаўрэат/ка мінулых гадоў можа вылучыць не больш за аднаго/адну кандыдата/ку на кожную з намінацый.

6. Намінацыя мусіць утрымліваць наступную інфармацыю:

6.1. Імя, прозвішча, арганізацыя і кантактныя дадзеныя таго/той, хто намінуе;

6.2. Імя, прозвішча намінанта/кі, каардынатора/кі ці кіраўніка/цы праваабарончай кампаніі (ініцыятывы), кантактныя звесткі;

6.3. Кароткую інфармацыю пра дзейнасць намінанта/кі, звязаную з правамі чалавека;

6.4. Кароткае абгрунтаванне, чаму менавіта гэтая асоба ці кампанія намінуецца на прэмію і як яе/яго дзейнасць адпавядае крытэрам намінацый (па магчымасці са спасылкамі на публікацыі ў СМІ/сацыяльных сетках/сайтах НДА, якія пацвердзяць прыведзеную інфармацыю).

7. Лаўрэаты/кі папярэдніх гадоў не могуць зноў вылучацца на прэмію ў той жа намінацыі.
8. Намінацыі падаюцца праз запаўненне анлайн-анкеты да вызначанага тэрміну, але не пазней за 20 лістапада.
9. Намінацыі, аформленыя неналежным чынам, разглядацца не будуць.
10. Не пазней за 27 лістапада Аргкамітэт прэміі праводзіць адбор у шорт-ліст з пададзеных прэтэндэнтаў/так (не больш за 3 прэтэндэнты/кі на кожную з намінацый). Абмеркаванне прапанаваных намінантаў праводзіцца падчас сустрэчы, выбар робіцца праз патаемнае галасаванне. У шорт-ліст трапляюць па 3 намінанты ў кожнай катэгорыі, якія набралі больш за ўсё галасоў сябраў Аргкамітэту.
11. Да вызначанага тэрміну, але не пазней за 5 снежня Аргкамітэт прапануе іншым праваабарончым арганізацыям прагаласаваць за намінантаў/так з шорт-ліста. Адна арганізацыя мае адзін голас, і ў кожнай намінацыі можа выбраць толькі аднаго/адну прэтэндэнта/ку. Галасаванне адбываецца ў рэжыме анлайн праз запаўненне адмысловай анкеты. Анкета дасылаецца праваабарончым арганізацыям арганізатарамі адразу пасля вызначэння шорт-ліста.
12. Пераможцамі становяцца тыя намінанты/кі, якія збяруць больш за ўсё галасоў. Падлік вядзе Аргкамітэт прэміі. Пераможцы абвешчаюцца 10 снежня.

Намінацыя «Праваабаронца года»

На намінацыю «Праваабаронца года» вылучаецца асоба, чые дзеянні за мінулы і папярэднія гады найбольш яркая, выразна, эфектыўна спрыялі прасоўванню і/ці абароне правоў чалавека ў Беларусі.

Намінацыя «Журналіст/ка года»

На намінацыю «Журналіст/ка года» вылучаецца журналіст/ка альбо блогер/ка, які/якая цягам мінулага года найбольш актыўна і яркая асвятляў/ла пытанні правоў чалавека ў Беларусі, альбо чые публікацыі, ТВ- ці радыёпраграмы мелі найвялікшы грамадскі рэзананс альбо ўплыў на вырашэнне праблем у галіне правоў чалавека і фундаментальных свабод у краіне.

Намінацыя «Праваабарончая кампанія (ініцыятыва) года»

На намінацыю «Праваабарончая кампанія (ініцыятыва) года» вылучаецца грамадская кампанія ці ініцыятыва, якая на працягу мінулага года/гадоў (калі дзейнасць мінулых гадоў паўплывала на сёлетнюю сітуацыю) мела значны ўплыў на вырашэнне той ці іншай праваабарончай праблемы, прыцягнула ўвагу грамадства да праблемы, а таксама спрыяла кансалідацыі праваабарончай супольнасці праз супольныя дзеянні.